

# дэбют

дэбют

## Ганна Чумакова



...ноччу лётаю ў съне,  
а ўдзень мне трывожна і мулка...

## Я хварэю на неба...

### Сынег

Лёгкі сынег – мітусылівая зграя...  
Я ж цікую — з якой ён ракі:  
Можа з Сьвіслачы, можа з Дунаю –  
Ад мясьцін, ад вышынь якіх?

Можа колькі ўжо дзён у дарозе,  
Можа з Сожу узняўся ледзь-ледзь?  
Ні па смаку ж яго не адрозыніць  
І па колеру не зразумець.

Сынег звычайны – такі, як і ўчора.  
Белым пухам сняжынкі лятуць...  
Мне ж здаецца, што ён з Рагачова,  
Дзе з Дняпром заплятаецца Друць...

### Шчасьце

Хораша да болю,  
Горача да съмеху,  
Ад масыніц да столі  
Разыліося рэхам

Сто разоў да стомы:  
“Ka-  
каха-  
кахаю!..”  
У вокнах сноп саломы –  
Сонца дагарае.

Залатою хваляй,  
Вочы, сэрца засыціць...  
“Ka-  
каха-  
кахаю!..”  
Вось такое шчасьце.

\* \* \*

Я адчуваю твой дзівосны пах,  
салодка-горкі,  
Як вецер, што застаўся ў крылах  
пад кожным пёркам.

Ледзь дакрануся вуснамі павек  
дрыготкай дужкі –

I быццам бы,  
здаецца мне,  
цалую птушку...

### Ля помніка

Адвучылі дарогі ад дому,  
Адвучылі аблокі ад сіні...

Вымаўляю імя знаёмае:  
Як вымольваю – Еўфрасіньня.

У паглядзе – ані хмурыны,  
Толькі сэрцы тугой апалена...

Паглядзіце, —  
яна ж не жанчына,  
Гэта птушка  
ў каменным саване.

\* \* \*

Птушцы – высокага лёту.  
Ветразю – съвежага ветру.  
Мне б – дзьмухаўцоў ля плоту,  
Сонейкам алагрэтых.

Долі сірочай – прытулак.  
Сейбіту – роўнага поля.  
Мне б — здароўя матулі,  
Бацьку – гадоў паболей.

Сквалнаму – досьць грошай.  
Зданям – цямнейшай ночы.  
Мне б – назьбіраць валашак  
Любаму на вяночак.

Як бы ня шмат і трэба,  
Толькі ня ўсё далося...

Быщам разыліў Бог неба –  
Просіньню на калосьсе...

\* \* \*

Я хварэю на неба,  
як людзі хварэюць на грып.  
Ноччу лётаю ў съне,  
а ўдзень мне трывожна і мулка:  
Засыпваць ад тугі –  
ды з грудзей вырываецца хрып,  
І губляецца дзень у глухіх  
лабірінтах завулкаў...

Так гаркотна-жахліва  
ад гэтай маёй нематы,  
Я баюся сябе  
і часта задумвацца мушу:  
Ці то ёсьць параканьне,  
ці проста паблытаў съяты,  
Пасяліўшы ў бяскрылае цела  
птушынную душу...

